

ПРОЛЕТАРЫ ЎСІХ КРАЕЎ, ЗЛУЧАЙЦЕСЯ!

ЧЫРВОНАЯ ЗЪМЕНА

274 (1241) ПЯТНІЦА, 28-га лістапада 1930 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЕТА РА-
БОЧА-СЯЛЯНСКАЙ МОЛАДЗІ

Орган ЦК ЛКСМБ
УМОВЫ ПАДПІОН:

1 месяц	:	30 кап.
3 месяцы	:	90
6 месяцев	:	1 р. 80
1 год	:	3 р. 30

АДРАС РЭДАЦІІ:

Менск, вул. Карла Маркса, 38
Телефон: рэдактары—7-25,
секретары—12-19.

АДРАС КАНТОРЫ:

Комоамольская 25, тэлефон. № 903.

ГОД ВЫДАННЯ X.

у адказ на шкодніцтва ўзынімем вытворчасьць працы

Сход слухачоў профтехшколы агнітрывалага будаўніцтва, па інформацыі аб контэррэволюцыйнай "прамысловай партыі", у сваій разоўголыцы патрабуе расстралу контэррэволюцыйнера і піша:

— Ворагам не давядзенца зыншчыць першую ў сьвеце пролетарскую дзяржаву, якая будзе соцыялізм. І ў адказ на контэррэволюцыйны выдаўніцтва шкоднікаў, мы даем абязданне праціввесьмі

ударных брыгад, прац падпіцце вытворчасьці працы падрыхтаваць краіне новым тэхнічным кадрам адных спецыялістах, падкаваць сябе ў справе ваенізацыі, каб у любы момант даць адпор спробам узброенных перашкод нашаму соцыялістычнаму будаўніцтву.

Няхай жыве комунастычная партыя—кіраунік соцбудаўніцтва!

Няхай жыве вартавы соцыялістычнага будаўніцтва—АДПУ!

СПРАВА „ПРАМЫСЛОВАЙ ПАРТЫ”

АГЭНТЫ ИМПЭРЫЯЛІЗМУ РЫХТАВАЛІ ІНТЭРВЭНЦЫЮ СУПРОЦЬ САВЕЦКАГА САЮЗУ

КОНТРРЭВОЛЮЦЫЯНЭР РАМЗІН ВЫКЛАДВАЕ ПРОЛЕТАРСКАМУ СУДУ ПЛЯНЫ ОРГАНІЗАЦЫИ
ЎЗБРОЕНАГА НАПАДУ НА СССР

МАСКВА. 25-га лістапада на працэсе па справе шкоднікаў контэррэволюцыйнераў пасля зачытання абвінаваўчага ваключэння, старшыні спэцыяльнага прысутніцтва Вархоўнага суда, тав. Вышынскага, абвінавацікаму Рамзіну пытанніе, ці прызнае ён сябе вінаватым, падсудны адказвае, што прызнае.

На пытанніе тав. Вышынскага, ці жадае Рамзін даць наказаньне, падсудны адказвае, што жадае.

Тым-жэ пытанніе тав. Вышынскі звяртаецца потым да падсудных Калінініка, Ларычава, Чарноўскага, Фядотава, Купрыянава, і Сітніна. Усе яны таксама признаюць сябе вінаватымі і вызываюць жаданьне даць тлумачэнне суду.

Першым дае пакланеніе абвінавачы ЦКП.

У далейшай частцы сваіх пакланеній Рамзін асаблівае месца адвоўніцтву, як праводзіліся падрыхтоўка да інтэрвэнцыі. Асаблівую актыўнасць у гэтых пірамідах выявляла імперыялістичная Францыя, у гэтых напрамках працавала і Англія. Аб гэтым Рамзін, Ларычав і іншыя, што дзеялічаліся на дзяцінстве да савецкай улады. Адзінкіненіе старога інжынэрства выявленыя капітальнага ладу.

Францыя заслала падрыхтоўку да савецкага генэральна-штабу—ведаўніцтва інфільтраціі.

У краіне разгарнуўся рагунд-жэ інжынэрства і наступ і развалінілся на перадзяджэнне савецкага генэральна-штабу. Да спаткання свайго ў Парыжы з дзяцінствамі падрыхтоўкі і французскім генэральным штабам. Рамзін было працавана падрыхтоўка гэтую сувязь аб становішчы Чырвонай арміі і вінаватымі адказаў, якія можна быць паведамленыя.

У Парыжы Рамзін зрабіў даклад аб унутраным становішчы СССР на нарадзе, у якой прымалі ўдзел Ларычав, Дзянісаў, Гукасаў, Нобель, Канавалава, Рабушынскі і іншы. Рамзін зазвечыў на нарадзе да ціківітамі становішчы, якое стварылася для пірамідаў і савецкага генэральна-штабу. Наастроў падрыхтоўкі і пірамідаў было таксама вырашана аб умовах звароту.

У Парыжы Рамзін зрабіў даклад аб унутраным становішчы СССР на нарадзе, у якой прымалі ўдзел Ларычав, Дзянісаў, Гукасаў, Нобель, Канавалава, Рабушынскі і іншы. Рамзін зазвечыў на нарадзе да ціківітамі становішчы, якое стварылася для пірамідаў і савецкага генэральна-штабу. Наастроў падрыхтоўкі і пірамідаў было таксама вырашана об умовах звароту.

У Парыжы Рамзін зрабіў даклад аб унутраным становішчы СССР на нарадзе, у якой прымалі ўдзел Ларычав, Дзянісаў, Гукасаў, Нобель, Канавалава, Рабушынскі і іншы. Рамзін зазвечыў на нарадзе да ціківітамі становішчы, якое стварылася для пірамідаў і савецкага генэральна-штабу. Наастроў падрыхтоўкі і пірамідаў было таксама вырашана об умовах звароту.

У Парыжы Рамзін зрабіў даклад аб унутраным становішчы СССР на нарадзе, у якой прымалі ўдзел Ларычав, Дзянісаў, Гукасаў, Нобель, Канавалава, Рабушынскі і іншы. Рамзін зазвечыў на нарадзе да ціківітамі становішчы, якое стварылася для пірамідаў і савецкага генэральна-штабу. Наастроў падрыхтоўкі і пірамідаў было таксама вырашана об умовах звароту.

У Парыжы Рамзін зрабіў даклад аб унутраным становішчы СССР на нарадзе, у якой прымалі ўдзел Ларычав, Дзянісаў, Гукасаў, Нобель, Канавалава, Рабушынскі і іншы. Рамзін зазвечыў на нарадзе да ціківітамі становішчы, якое стварылася для пірамідаў і савецкага генэральна-штабу. Наастроў падрыхтоўкі і пірамідаў было таксама вырашана об умовах звароту.

У Парыжы Рамзін зрабіў даклад аб унутраным становішчы СССР на нарадзе, у якой прымалі ўдзел Ларычав, Дзянісаў, Гукасаў, Нобель, Канавалава, Рабушынскі і іншы. Рамзін зазвечыў на нарадзе да ціківітамі становішчы, якое стварылася для пірамідаў і савецкага генэральна-штабу. Наастроў падрыхтоўкі і пірамідаў было таксама вырашана об умовах звароту.

У Парыжы Рамзін зрабіў даклад аб унутраным становішчы СССР на нарадзе, у якой прымалі ўдзел Ларычав, Дзянісаў, Гукасаў, Нобель, Канавалава, Рабушынскі і іншы. Рамзін зазвечыў на нарадзе да ціківітамі становішчы, якое стварылася для пірамідаў і савецкага генэральна-штабу. Наастроў падрыхтоўкі і пірамідаў было таксама вырашана об умовах звароту.

У Парыжы Рамзін зрабіў даклад аб унутраным становішчы СССР на нарадзе, у якой прымалі ўдзел Ларычав, Дзянісаў, Гукасаў, Нобель, Канавалава, Рабушынскі і іншы. Рамзін зазвечыў на нарадзе да ціківітамі становішчы, якое стварылася для пірамідаў і савецкага генэральна-штабу. Наастроў падрыхтоўкі і пірамідаў было таксама вырашана об умовах звароту.

У Парыжы Рамзін зрабіў даклад аб унутраным становішчы СССР на нарадзе, у якой прымалі ўдзел Ларычав, Дзянісаў, Гукасаў, Нобель, Канавалава, Рабушынскі і іншы. Рамзін зазвечыў на нарадзе да ціківітамі становішчы, якое стварылася для пірамідаў і савецкага генэральна-штабу. Наастроў падрыхтоўкі і пірамідаў было таксама вырашана об умовах звароту.

У Парыжы Рамзін зрабіў даклад аб унутраным становішчы СССР на нарадзе, у якой прымалі ўдзел Ларычав, Дзянісаў, Гукасаў, Нобель, Канавалава, Рабушынскі і іншы. Рамзін зазвечыў на нарадзе да ціківітамі становішчы, якое стварылася для пірамідаў і савецкага генэральна-штабу. Наастроў падрыхтоўкі і пірамідаў было таксама вырашана об умовах звароту.

У Парыжы Рамзін зрабіў даклад аб унутраным становішчы СССР на нарадзе, у якой прымалі ўдзел Ларычав, Дзянісаў, Гукасаў, Нобель, Канавалава, Рабушынскі і іншы. Рамзін зазвечыў на нарадзе да ціківітамі становішчы, якое стварылася для пірамідаў і савецкага генэральна-штабу. Наастроў падрыхтоўкі і пірамідаў было таксама вырашана об умовах звароту.

У Парыжы Рамзін зрабіў даклад аб унутраным становішчы СССР на нарадзе, у якой прымалі ўдзел Ларычав, Дзянісаў, Гукасаў, Нобель, Канавалава, Рабушынскі і іншы. Рамзін зазвечыў на нарадзе да ціківітамі становішчы, якое стварылася для пірамідаў і савецкага генэральна-штабу. Наастроў падрыхтоўкі і пірамідаў было таксама вырашана об умовах звароту.

У Парыжы Рамзін зрабіў даклад аб унутраным становішчы СССР на нарадзе, у якой прымалі ўдзел Ларычав, Дзянісаў, Гукасаў, Нобель, Канавалава, Рабушынскі і іншы. Рамзін зазвечыў на нарадзе да ціківітамі становішчы, якое стварылася для пірамідаў і савецкага генэральна-штабу. Наастроў падрыхтоўкі і пірамідаў было таксама вырашана об умовах звароту.

У Парыжы Рамзін зрабіў даклад аб унутраным становішчы СССР на нарадзе, у якой прымалі ўдзел Ларычав, Дзянісаў, Гукасаў, Нобель, Канавалава, Рабушынскі і іншы. Рамзін зазвечыў на нарадзе да ціківітамі становішчы, якое стварылася для пірамідаў і савецкага генэральна-штабу. Наастроў падрыхтоўкі і пірамідаў было таксама вырашана об умовах звароту.

У Парыжы Рамзін зрабіў даклад аб унутраным становішчы СССР на нарадзе, у якой прымалі ўдзел Ларычав, Дзянісаў, Гукасаў, Нобель, Канавалава, Рабушынскі і іншы. Рамзін зазвечыў на нарадзе да ціківітамі становішчы, якое стварылася для пірамідаў і савецкага генэральна-штабу. Наастроў падрыхтоўкі і пірамідаў было таксама вырашана об умовах звароту.

У Парыжы Рамзін зрабіў даклад аб унутраным становішчы СССР на нарадзе, у якой прымалі ўдзел Ларычав, Дзянісаў, Гукасаў, Нобель, Канавалава, Рабушынскі і іншы. Рамзін зазвечыў на нарадзе да ціківітамі становішчы, якое стварылася для пірамідаў і савецкага генэральна-штабу. Наастроў падрыхтоўкі і пірамідаў было таксама вырашана об умовах звароту.

У Парыжы Рамзін зрабіў даклад аб унутраным становішчы СССР на нарадзе, у якой прымалі ўдзел Ларычав, Дзянісаў, Гукасаў, Нобель, Канавалава, Рабушынскі і іншы. Рамзін зазвечыў на нарадзе да ціківітамі становішчы, якое стварылася для пірамідаў і савецкага генэральна-штабу. Наастроў падрыхтоўкі і пірамідаў было таксама вырашана об умовах звароту.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЕТА РА-
БОЧА-СЯЛЯНСКАЙ МОЛАДЗІ

Орган ЦК ЛКСМБ
УМОВЫ ПАДПІОН:

1 месяц : 30 кап.

3 месяцы : 90

6 месяцев : 1 р. 80

1 год : 3 р. 30

АДРАС РЭДАЦІІ:

Менск, вул. Карла Маркса, 38

Телефон: рэдактары—7-25,

секретары—12-19.

АДРАС КАНТОРЫ:

Комоамольская 25, тэлефон. № 903.

ГОД ВЫДАННЯ X.

у адказ на шкодніцтва ўзынімем вытворчасьць працы

Сход слухачоў профтехшколы агнітрывалага будаўніцтва, па інформацыі аб контэррэволюцыйнай "прамысловай партыі", у сваій разоўголыцы патрабуе расстралу контэррэволюцыйнера і піша:

— Ворагам не давядзенца зыншчыць першую ў сьвеце пролетарскую дзяржаву, якая будзе соцыялізм. І ў адказ на контэррэволюцыйны выдаўніцтва шкоднікаў, мы даем абязданне праціввесьмі

ударных брыгад, прац падпіцце вытворчасьці працы падрыхтаваць краіне новым тэхнічным кадрам адных спецыялістах, падкаваць сябе ў справе ваенізацыі, каб у любы момант даць адпор спробам узброенных перашкод нашаму соцыялістычнаму будаўніцтву.

Няхай жыве комунастычная партыя—кіраунік соцбудаўніцтва!

Няхай ж

У МЕНСКУ ДРЭННА РЫХТУЮЦА ДА ЗЬЕЗДУ

ПА ШЭРАГУ БУЙНЕЙШЫХ ВЫТВОРЧЫХ КОЛЕКТЫВАЎ КАСТРЫЧНІЦКАГА
І ФРУНЗЭУСКАГА РАЁНАЎ СПРАВА ПАДРЫХТОУКІ ДА Х ЗЬЕЗДУ
ЛКСМБ ДАЛЕЙ ПЛЯНАЎ І НІКЧЭМНАЙ ТРАСКАТНІ НЕ ПАЙШЛА

ШЫРЭЙ РАЗГАРНУЦЬ АБГАВАРЭНЬНЕ ПРАДЗЕЗДАУСКІХ ПЫТАНЬНЯУ

Мобілізаваць найшырэйшыя масы організацыі ЛКСМБ, рабочай і працоўнай моладзі на распрацуўку пляна конкретных дзеянняў комсамолу на 3-і год ударнай пяцігодкі

Развінаемся ў прадзездаўскім маршу

Мерапрыемствы Лёзьненскага Райкому КСМ па пытанню падрыйтоўкі да 10-га зъезду ЛКСМБ і IX-га зъезду УсेलКСМ

Лёзьненскі Райком КСМ уключаеца ў агульны ўсесаюзны марш падрыйтоўкі да зъезду комсамолу.

Райком высоўвае лёзунг: "Кожны комсамолец—удзельнік зъезду", дзеялі чаго неабходна:

а) Усім комсамольскім ячайкам рабіну склікаць на працігу лістапада і сінеглядні м-даў спедыяльні сходы комсамольцаў супольна з бес-

парцыйнай, рабочай, батрацкай, бядніцкай, колгаснай і серадніцкай моладзьлю і агаварыць пытаныні падрыйтоўкі ячек КСМ да зъезду. Падрабязна праціваць пытаныні абвесткі дня зъезду, цесна ўзважаючы з практичнай работай комсамольскіх ячек;

б) Абвясліць на раёне збор працоўнай аб палешанні становішча работы комсамолу;

в) Уся работа ячек КСМ па падрыйтоўкі да зъезду павінна праціваць пад кутом погляду працоўнай пытаныні зъезду ў гушчы широкіх мас комсамольцаў, беспартыйнай рабочай, батрацкай, бядніцкай, колгаснай, серадніцкай масы.

Райком КСМ устанаўлівае адні пераходны і троі стадыя прыпыні X-га зъезду ЛКСМБ і IX-га зъезду УсёлКСМ, для прэміавання ячек КСМ і наасобных комсамольцаў за лепшую працоўку зъездаўскіх пытаныні;

г) 7-га сінеглядні правесыці раёны комсамольскіх сход для амену волопытства комсамольскіх ячек —сустэрчных працоўнай да зъезду КСМ;

д) На раёным сходзе даць рапорт ЦК ЛКСМБ да X-га зъезду аб працы праробленай раёной комсамольскай організацыі да зъезду.

На сходзе правесыці прэміаванне лепшай ячейкі, ударнай брыгады, комсамольцаў наасобу.

10-га сінеглядні правесыці раёную конферэнцыю батрацка-бядніцкай і колгаснай моладзі, на якой агаварыць задачы, што стаяць перад моладзью ў 3-м годзе пяцігодкі. Усім ячайкам перад конферэнцыяй правесыці сходы на сельсаветах, колгасах, узмацняючы штодзённую систэматичную працу сарад батрацкай бядніцкай моладзі.

Разгарнуць широкую работу па мобілізацыі ўсіх юнацтваў на практичны ўдзел усіх комсамольцаў у абелішчаным раёным камітэтам партыі 10-ді дзённіку колектывізациі і ліквідацыі прарыўкі на загатоўках.

Месачнік прадзездаўскай працы лічыць ударным месцам, у які комсамольская організацыя прыме актыўны ўдзел у мобілізацыі грашовых ресурсаў, у выкананні і перавыкананні фінансавых планаў (пазыкі, трактарныя абавязакельствы, страхоўка, санаабкладанне, з.-г. вадаты, кооперацыйныя пай і г. д.).

Правесыці самаправерку становішча работы шонэрорганізацыі і кіраўніцтва з боку КСМ. Мобілізація 30 лепшых ударнікаў комсамольцаў на шонэрпрасу, замацаваўшы іх на гэты праців на мениш як на адні год. Правесыці з мобілізаціямі 2-х тыднёвых курсаў.

З комс. прывітаньнем
Сэкратар РК КСМ
ВАЙНШТЕЙН

Дакуль у Менску будуць "раскачвацца"?

Час не чакае. Шыкарка скара-
чаецца тэрмін, што адзначае нас ад
Х усебеларускага зъезду комсамолу.
Да гэтага гісторычнага моманту за-
сталіся лічаны дні, але комсамоль-
ская організацыя Менску яшчэ да
гэтага часу не разгарнула, як на-
лежыць, падрыйтоўчую працу да
зъезду. Яшчэ да гэтага часу гэта
праца знаходзіцца ў стады раскачки.

Толькі ў апошніх дні некаторым
комсамольскім колектывам, як, на-
прклад, колектыву фабрыкі "Ба-
стрычнік" зрабілі нарадзіце ласку і
вылучылі тройку, якая павінна
выпрацаваць план падрыйтоўчай
працы колектыву да зъезду. Аднак
плян яшчэ на выпрацаваны. Ком-
самольцы "Бастрычніка" на веда-
юць, як і чым сустрэнуць зъезд.

На чырвонаштандартным скур-
заводзе "Бальшавік" справа стаць-
яла лепш. Бюро ячейкі яшчэ не
заканчыла распашні конферэнцыі:

Рыхтуюца да зъезду



Райкомавец: А галоўнае, браток, гэта— "заканаваць і тэмпы"

"кожны комсамолец—падлішчык на
"Чырвоную Зьмену" да канца пяці-
годкі". Кожны комсамолец павінен
звербаваць на мениш аднаго бес-
парцыйнага падлішчыка на "Чы-
рвоную Зьмену".

Курсамі па падрыйтоўкі ў ВНУ і
пэдэхі кумы ахапіць 50 асоб.

Усім ячайкам КСМ на аснове

гэтага выпрацаваць практичны

план сустэрчай работы ячейкі да

зъезду, выходчычы з сваіх умоў.

Забісьчэць выкананне і пера-

выкананье пляну падрыйтоўкі

райорганізацыі да зъезду.

Для аказальнай практичнай да-

намогі вісковым ячайкам мобілі-

заваць 20 чалавек раёна гаёў

на 2 тыдні.

РК КСМ заклікае ўсю комса-

мольскую організацыю рабіну пра-

водіць ўсю прадзездаўскую працу

істадам саўраўдай бальшавіцкай

самакрэтыкі, выжываючы пера-

шкоды, абысьцішы базылітасную

барацьбу ў правым ухіле, як га-

лоўнейшай небыспекай на даным

этапе, "левым" загіbam, двурушиц-

твам і прымірэнцтвам.

Мы ўступаем за ўсесаюзны марш

падрыйтоўкі да IX-га зъезду Усе-

ЛКСМ і гэтым абавязваеся па-

бальшавіцкую выканань пастаўленых

задачы. Выклікаем Высачаны РК

КСМ і іншых уключыца ў су-

стречным плян падрыйтоўкі да

зъезду.

З комс. прывітаньнем

Сэкратар РК КСМ

ВАЙНШТЕЙН



Дамо кадры органам рэвалюцыйнай законнасці Пастанова

Бюро Кастрычнікаўскага РК ЛКСМБ ад 24-XI 1930

Абгаварыўшы пытаныне, узнятасе партыйна-комсамольскай организаціі і дэканатам факультэтам Савбуду і Права, аб правадаванні зімовага набора імя Х зъезду ЛКСМБ і надаючы выключна вакансіі кадраў, асабліва ў органы дыктатуры пролетарыата, а таксама і адкрытым усім вытворчым комсамольскім колектывам гор. Менску, Віцебску, Гомелю, Бабруйску, Барысаву і падшэфнаму колектыву ЛКСМБ "Ударнік".

1. Прапануе ўсім комсамольскім колектывам Бастрычнікаўскага раёну прынесь актыўны ўдзел у вирбоўцы рабочай моладзі на зімовыя прыёмі на факультэт Савбуду і Права імя Х зъезду ЛКСМ Беларусі.

2. Выклікае Фрунзэўскі, Віцебскі, Гомельскі і Барысавскі калектывы на соцспаборніцтва па лепшых вирбоўцы комсамольцаў на факультэт Савбуду і Права, праводзячы гэту працу пад лёзунгам "Ударнік" да зъезду ЛКСМБ.

АДКРЫТЫ ЛІСТ

Усім вытворчым комсамольскім колектывам гор. Менску, Віцебску, Гомелю, Бабруйску, Барысаву і падшэфнаму колектыву заводу "Ударнік"

Партыйна-комсамольская організацыя факультэтту Савецкага Будаўніцтва і Права стаіць перад новым зімовым прыёмам, перад аднай в складанейшых задач усім працы організацыі.

Прыём звязулецца адным з запорных пунктаў усіх працы партыйна-комсамольской організацыі.

Задача падрыйтоўкі чырвоных спедылістых, клясава-вытрымальных і добра падрыйтоўкавых, упраецаца непасрадна ў задачу жорсткага блісавага адбору пры прыёме.

Але гэта яшчэ недастатковая дэльца і савецкі апарат патрэбнай і больш і больш спэцыялізіраваны. Факультэт разорганизуеца на гучным наўчальным годзе ў заснаванні асобы факультетам.

Усі гэта надае зімовому працу асаблівую політычную важнасць. Тому партыйна-комсамольская навуковая факультэтту, супольна з асаблівым наўчальным і практычным зімовым заснаваннем, працягвае заснаваніем факультэтту, аўтарызованым на зімовы арабочы збор із асобы факультету.

З гэтай метай факультэт заснаваны ў сінеглядні рабочыя для вирбоўчых у самых буйных гаёў Беларусі. Партыйна-комсамольская організацыя, сумесна з факультэтту Савбуду і Права, роўчаваеца да ўсіх вышэйшых асаблівіціў, падпісаных на пасадах, аўтарызованых на факультэтту Савбуду і Права.

Мы перажываєм перыод соцыялістичнага наступлення на ўсім фронце, перыод жорсткай клясавай барацьбы на ўсіх флагах. Абвострана клясавая барацьба ахапіла ўсіх судовых органаў, пачынаючы ад народнага судзіў і ванчаючы Вархоўным судом, прокуратурой і інш. для ўсіх галін савецкага апарату. Соцыяльны склад студэнцтва нашага факультету з году ў год падпішаны за лік рабочых, батракоў, колгаснікаў і лепшай часткі селяніні.

Мы перажываєм перыод соцыялістичнага наступлення на ўсім фронце, перыод жорсткай клясавай барацьбы на ўсіх флагах. Абвострана клясавая барацьба ахапіла ўсіх судовых органаў, пачынаючы ад народнага судзіў і ванчаючы Вархоўным судом, прокуратурой і інш. для ўсіх галін савецкага апарату. Соцыяльны склад студэнцтва нашага факультету з году ў год падпішаны за лік рабочых, батракоў, колгаснікаў і лепшай часткі селяніні.

У кастрычніку г. г. факультэт вынесьці 70 асоб, з якіх на пасаду рэйкіўнера накіраваны 6 чалавек, на судзіўнікамі—15, съедчыні—20, ЦВК—4, ЦК РСІ—2, НК

Прапановы да Х зъезду ЛКСМБ

Дзеяя больш шырокага ўдзелу комсамольскіх ячек у вытворчых пытаныніх працапаную:

у комсамольскіх ячейках вылучыць вытворчых пасты па асобых агрегатах, або варштатах. Паставых неабходна будзе перыодично заслу-
ховаць на бюро працапанага матар'ялу,

Вучобу працапану перабудаваць на наступнай форме: усіх комса-
мольцаў абавязаць прац

Пад съцягам ударніцтва

соцспаборніцтва і ўдарніцтва—асноўны мэтад работы комсамольскіх організацый у перавыбараў саветаў
Корсткай бальшавіцкай крытыкай выкрыем і выжывем недахопы і прарывы ў працы саветаў
Згуртуем масы батракоў, колгаснікаў, беднякоў, сераднякоў аднаасобнікаў
на ращучую барацьбу з кулацтвам

Бярэм клясава- бяздольныя саветы

Надыхаючая перавыбарчая кампания на пачатку года пачалася. Над знакам выканання найвышэйшых плаўніц трачага году пачалася, рашаючага адпору правым і "опортуністам, пераможнага ўсправядчыні соцялістычнага будзеніцтва і далейшага выкароччання карэнінага капіталізму ў народнай краіне і павінны праходзіць Віцебскім перавыбараў саветаў.

На поштоўках перавыбараў па ўсім СРСР, на глядзячы на ўзросцьную юнацтву, удзельнічала каля 45% юнацтва аўтаральнікаў. Кала 25% юнацтва аўтаральнікаў засталіся паміні. Сёлета треба ішча больш

штурмуючы масавую работу, дабівацца 100 проц. удзелу працоўных

перавыбараў. Надыхаючыя перавыбараў будуть вітаць на ўмовах клясавага батрака, якак ёсё больш і больш батрака. Цягнімае соцялістичным наступлением кулацтва і аскептікі капіталізму будуть супраціўляцца, пастрабуючы юнацтву ў саветы, каб праз іх падаць далейшую індустрыялізацыю, колектывізацыю сельскай падаркі і на базе сучаснай колектывізаціі ліквідацыю кулацтва ўсіх.

Аша важнейшая задача—ні ў разе не дапусціць клясавага батрака і яго агентаў у органы прафсаюзаў.

Комсамольская ячайка не праводзіць нікакай падрыхтоўчай работы, да гэтага часу не праверыла работу комсамольцаў сельсавету і не распачала масавай работы з батрака-бядняцкай і колгаснай моладзьлю.

Час прачвутца.

Разгортаючы соцспаборніцтва і ўдарніцтва, забясьпечым пасльяхове правядзеніе перавыбараў саветаў

Умова соцспаборніцтва паміж Халопеніцкай і Крупскай райорганізацыям ЛКСМБ
на пытанні ўдзелу ў перавыбараў сельсаветаў

Для лепшага правядзення справаў-праводзілі клясава-вытрыманую лінію. Праверышь працу комсамольцаў-сельсаветыкам, заслухаўши на адкрытых комсамольскіх сходах і сходах маскомсамольцаў, паставіўшы ў сваіх працах наступныя асноўныя задачы:

а) 100 проц. батрака-бядняцкай і ўсёй працоўнай моладзі прызначынуць да актыўнага ўдзелу ў правядзеніі справядчыні-перавыбараў кампаніі

Пры кожнай комсамольскай ячайцы стварыць камісіі салейнічаны ў да-памогу камісіям пры сельсаветах.

Склікаць раённыя і сельсавецкія зьлёты працоўнай моладзі, на якіх агаварыць з дачы ўдзелу ў справядчыні-перавыбараў кампаніі, забясьпечыўшы пераважную большасць батрака-бядняцкай і колгаснай моладзі,

б) склікаць раённыя зьлёты атрадаў Лагкай кавалеры. Групам ЛК пра-весць налёт на сельсаветы і праве-чыць, наколькі яны ў сваіх працах

Каморавіцкая ячайка зрыве перавыбараў саветаў

Надрыхтоўка да перавыбараў саветаў у Каморавіцкім сельсавецце не распачата. Пры сельсавецце ішча на складзе выбарчай камісіі і не пра-працавана сирод насельніцтва інструкцыя аб перавыбараў.

Комсамольская ячайка не праводзіць нікакай падрыхтоўчай работы, да гэтага часу не праверыла работу комсамольцаў членам сельсавету і не распачала масавай работы з батрака-бядняцкай і колгаснай моладзьлю.

Але, важкаль,—рашэнін гэтай нарады да гэтага часу амаль не зрабілі ў практичнай работе ячейк, клубаў, юнізікі і культурніцтваў УсёЛКСМ. Па старому, як і год таму назад, пераводова сістэмы кульмасавай работы комсамолу ад-стое ад тэманіў гэтыя вонкі на падрыхтоўчай работе.

А. Рэзкі.

За ращучую перабудову кульмасавай работы

З часу склікання ўсесаюзнай клубнай нарады праціў калія паўгоды. Нарада намеціла шлях перабудовы кульмасавай работы, у прыватнасці

Але, важкаль,—рашэнін гэтай нарады да гэтага часу амаль не зрабілі ў практичнай работе ячейк, клубаў, юнізікі і культурніцтваў УсёЛКСМ. Па старому, як і год таму назад, пераводова сістэмы кульмасавай работы комсамолу ад-стое ад тэманіў гэтыя вонкі на падрыхтоўчай работе.

Асноўная задачай нашай у гэй-гэйніне зьяўляецца ў даны момант паварот тварам да выканання прафсаюзных і колектывізаціі сельскай гаспадаркі на вёсцы на падставе адзінага пляни.

Комсамольская, наркомасаветаўскія, профсаюзныя і ўсе асташтнія організаціі правілі не мала дыскусіі аб пе-рэбудове, зламалі на мала копяйку, змагаючыся за розны ўдасканаленіні" формуляўк усесаюзнай клубнай нарады. Але, па сутнасці справы, гэтыя дыскусіі пакуль шко ўнеслі ў пэздборы клясава-вытрыманія аўтрокаму, — треба прарадвіць

Зарас комсамольскія організаціі, у парыяд разгорнутага соцялістичнага наступлення шмат якіх саветаў цігнунца ў хвасце. Комсамол і тут, — што асабліва пакаленія ў пэздборы клясава-вытрыманія аўтрокаму, — треба прарадвіць

Зарас комсамольскія організаціі, узвесь наш друк—павінны пачаць шырокую растлумачальную кампанію аб шляхах перабудовы кульмасавай работы ў горадзе і вёсцы.

Патрэбна шырокая популярызация, распаўсюдзіць вонкі перабудовы, якія ілзе звыну. І мы маём ужо на мала асабін разрозненых прыкладаў таго, як перабудоўваючыя не-каторыя організаціі. Там-сам ужо ёсьць вонкі на прарадзеніі трэцяга маршуру кульмасавай, пад лёзунгам: "культура быту—тварам да вытворчасці".

Патрэбна паставіць гэта ў цэнтры ўвагі комсамольскіх організацій, па-

трэбна біць за паказчыкі, даць старт трэцяму маршруту ва ўсіх ячайках і камітэтах саюзу. Комсамол павінен стаць на чале перабудовы кульмасавай работы сирод моладзі ва ўсіх ор-ганизаціях, якія ў праводзяць (проф-саюзы, коопэратыў і г. д.)

Мы ўжо маём невялікі вонкі па организаціі сцурэчнага кульптулину.

Патрэбна падтрымкы і ўсімерна распавядаць ініцыятыву, якак расце-зыту, выкарысташа гэтыя вонкі на падрыхтоўчай кампаніі на вёсцы.

Комсамольская ячайка гэтым не заслужае, профсаюзы таксама. Ра-бота праходзіць самацекам, там-сам, абы якімі сіламі, па прыказах: "На табе, божа, што мне ногожа".

А насыля гэтага дзе-ні-дзе ў камітэтах з вонкім выглядам выступаючы суроўы авбінавайцы і, апэлюючы к законам дыялектам, к адмаўленню адмовы і іншым, такім-жа "вялікім палотном", — чытаючы смыроты пры-суд нашай спэцифічнай форме кульмасавай работы сирод моладзі — юнізікім кульптулавацца.

Ці можна з гэтага мірыца, здаваць некалі з цінжасцяцім заняўшыя по-зыцы так лёгка і бяз бою? Бязумо-на не.

Юнізікі кульмасавай павінны пра-цаць. Ім павінна быць у значна большай меры, чым дагэтуль удзелена вонкі ячейк і камітэтаў.

Уключаючыся ў адзіны кульптулан у систэме кульмасавай, пад кіраўніцтвам кульмасавай ячайкі УсёЛКСМ, юнізікі на падрыхтоўчай, у саве-гасе, у клубе павінны працесці ви-лікую працу па выхаванню новага рабочага, які паконіць чыннікаму адно-сішча да працы.

Шлях для гэтага маючы ў бага-тых выборах. Тут і вытворчы конкурс, тэхнічны бой, вечары маладых удар-

нікаў, культмасавыя агітрыгасы, агітэстафты, спаборніцтва і г. д.

Траба біць за кадры кульмасавай працы. Актыў есць, яго траба ву-

сотні кульмасавай высунуліся ў дні правядзення культуры ў эстафеты. А ці здолеі мы іх як належыць выкарысташа, зэмашаваць?

Гэтым далёка я не ўсе могуць пахва-ліцца.

А дзе ў нас систэматычна пытанні ў перавыбараў і на ўдзелу ў перавыбараў ВСМ, не пра-водзяць работы з батрака-бядняцкай і колгаснай моладзьлю.

Вішня.

Сотні кульмасавай высунуліся ў дні правядзення культуры ў эстафеты. А ці здолеі мы іх як належыць выкарысташа, зэмашаваць?

Гэтым далёка я не ўсе могуць пахва-ліцца.

А дзе ў нас систэматычна пытанні ў перавыбараў і на ўдзелу ў перавыбараў ВСМ, не пра-водзяць работы з батрака-бядняцкай і колгаснай моладзьлю.

Комсамольская ячайка гэтым не заслужае, профсаюзы таксама. Ра-бота праходзіць самацекам, там-сам, абы якімі сіламі, па прыказах: "На табе, божа, што мне ногожа".

А насыля гэтага дзе-ні-дзе ў камітэтах з вонкім выглядам выступаючы суроўы авбінавайцы і, апэлюючы к законам дыялектам, к адмаўленню адмовы і іншым, такім-жа "вялікім палотном", — чытаючы смыроты пры-суд нашай спэцифічнай форме кульмасавай работы сирод моладзі — юнізікім кульптулавацца.

Ці можна з гэтага мірыца, здаваць некалі з цінжасцяцім заняўшыя по-зыцы так лёгка і бяз бою? Бязумо-на не.

Юнізікі кульмасавай павінны пра-цаць. Ім павінна быць у значна большай мере, чым дагэтуль удзелена вонкі ячейк і камітэтаў.

Уключаючыся ў адзіны кульптулан у систэме кульмасавай, пад кіраўніцтвам кульмасавай ячайкі УсёЛКСМ, юнізікі на падрыхтоўчай, у саве-гасе, у клубе павінны працесці ви-лікую працу па выхаванню новага рабочага, які паконіць чыннікаму адно-сішча да працы.

Шлях для гэтага маючы ў бага-тых выборах. Тут і вытворчы конкурс, тэхнічны бой, вечары маладых удар-

Кулак рыхтуеца, а ком- самольцы съпяць

Тураўская сельская, школная і вытворчая, Букчанская, Танеская, Радзівіліская комсамольская ячайкі (Тураўскі раён) вусім на рыхтуеца да перавыбараў саветаў. Ні адна з гэтых ячейк не заслухала спра-вядчыні-адбідцаў комсамольцаў—членаў сель-саветаў—аб іх працы, не праводзяць пілкай работы сирод насељніцтва па ращучанію інструкціи.

Батрака-бядняцкай моладзі не организавана вакол ячейк і на пры-мае актыўнага ўдзелу ў справядчыні-адбідцаў кампаниі саветаў.

Выкарыстоўваючы непадрыхтава-насць комсамольскіх ячейк і не-организаванасць батрака-бядняцкай часткі вёскі, кулацтва ўжо рас-пачало працу па падрыхтоўцы "сваіх" кандыдатураў у склад сель-саветаў (Пагост, Старожоўцы і інш.).

Райком і ячайкі Тураўскага ра-ёну павінны зараз-жа ўлічыць свае прарывы ў падрыхтоўцы да спра-вядчыні-адбідцаў кампаниі і мобілізація шырокіх масы комса-мольцаў і працоўнай моладзі—даць ращучы адпор кулацкім імкненнем выкарыстаць справядчыні-адбідцаў кампанию для правядзення сваіх кандыдатураў у саветы.

Юнкор НАВАЛЬНИЦА.

Давесці справу да канца!

На Кличаўскім р-не падрыхтоўчая праца да перавыбараў саветаў распачата з 15-га кастрычніка. Ужо на ўсіх партыйных і комсамольскіх ячайках, профсаюзных і іншых організаціях пра-вядзенію сходы да справядчыні-адбідцаў кампаниі, пра-працаванія інструкція аб перавыбараў кампаниі на правядзеніе гэтага важнейшага пілкічнага ўдзелу на вёсцы.

Вішня.

Пілкічнікі ўжы ўсіх сіламі, па пра-вядзенію кампаниі, падрыхтава-насць кампаниі ўжо ўскладзена пра-вядзеніем масавай падрыхтоўчай працы сирод насельніцтва і організаціі яго для ўдзелу ў справядчыні-адбідцаў сходах.

Райком комсамолу накіраваў у да-памогу кожнай ячайцы на аднаму ком-самольцу з раёнага актыўу.</p

